

Усё перамагае любоў

Некаторыя пераможцы і тыя, хто спры-
чыніўся да падрыхтоўкі конкурсу ды
арганізацыі мерапрыемства па падвядзенні
яго вынікаў, падзяліліся ўражаннямі і эмоцы-
ямі ад працы — творчай і арганізацыйнай —
з карэспандэнтам «ЛіМа».

Юлія АМОСАВА, удзельніца аргкамітэта, галоўны
бібліограф інфармацыйна-аналітычнага аддзела На-
цыянальнай бібліятэкі Беларусі:

— У абавязкі аргкамітэта ўваходзіла регістрацыя ўдзель-
нікаў і падтрымка сувязі з імі. Мы адказвалі на ўсе пы-
танні, реагавалі на заувагі. Працаўвалі круглыя суткі,
бо работ было вельмі шмат. Так, некаторыя адказы аўта-
ры атрымлівалі ў 3 гадзіны ночы, у 5 гадзін раніцы — мы
не паспявалі. Кожны атрымаў лісты, слова падтрымкі.
Былі дзецы, якія вельмі хваляваліся...

Дарэчы, па словах аўтараў творчых работ, яны адчувалі
цікаласць да сябе з боку аргкамітэта, неабыкавасць —
прымалі карысныя парады і каментары. Такое стаўленне
заахвоціць іх да ўдзелу ў наступных конкурсах.

Таццяна ЛАЎРЫК, загадчыца сектара аналітычнай
інфармацыі па культуры і мастацтве Нацыянальнай
бібліятэкі Беларусі:

— Конкурс прайшоў на «ўра», выклікаў усплеск ціка-
васці. Адна з першых работ прыйшла з горада Кірса-
нава Тамбоўской вобласці — аўтарка напісала па-русь-
ку і пераклада са слоўнікам, не валодаючы беларускай
мовай. Дзяячына з Беларусі — менавіта таму ёй ціка-
ва было паўдзельнічаць. Сябры журы адзначылі гэтае
эсэ — яно атрымала прыз у намінацыі «За вернасць

роднай культуры» (яе ўвялі дадаткова па прапанове ад-
наго з сяброў журы). Сярод аўтараў работ, напісаных
па канонах крытыкі, былі вылучаны трох лаўреаты, якія
атрымалі дыпломы ў дадатковых намінацыях. Боль-
шасць жа дасланных работ — сіквел, прыквел і спін-
оф. Хочацца адзначыць і некаторых настаўнікаў, якія
падрыхтоўвалі вучняў, а таксама тых, хто ўдзельнічаў
у папярэдніх конкурсах. Такім чынам, дзейнасць аргка-
мітэта працягваецца...

Яўген СКІБСКІ, удзельнік аргкамітэта конкурсу, вя-
дучы інжынер-праграміст аддзела суправаджэння ін-
тэрнэт-партала Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі:

— На маёй адказнасці была старонка сайта. Першапа-
чаткова не планавалі, што будзе процьм'a работы. Праз
фантастычную колькасць удзельнікаў яе дадалося над-
звычай многа. Праўда, працэс пакінуў добрае, цікаве
уражанне. Такім чынам, стала больш не толькі работы,
але і радасці, што здараеца не так часта...

Аксана ДАНІЛЬЧЫК, паэтэса, сябар журы конкурсу:

— Уразіла найперш вялікая колькасць работ — свед-
чанне таго, што нашы ўстановы адукцыі і культуры
зацікаўлены ў падобных мерапрыемствах і актыўна іх
падтрымліваюць. Выдатна, што такія ініцыятывы віта-
юцца. Чыталіся эсэ з цікавасцю. І хача частка іх была са
стандартным падыходам, нямала адрознівалася арыгі-
нальнасцю, што стала надзвычай прыемна. Былі і тыя,
якія спадабаліся вельмі — так, у некалькіх эсэ па творы
«На Каляды к суну» дапускалася думка, якая абы-
грывалася ў розных варыянтах, што галоўны герой
Лаўрук — пазашлюбны сын пана Шчыгельскага. Нестан-
дартная жыццёвая ситуацыя...

Андрэй КУВІК, сацыяльны педагог-псіхолаг Дзяр-
жаўнай установы «Колінскі дзіцячы сад — сярэдняя
школа» Гомельскай вобласці Жыткавіцкага раёна,
пераможца ў намінацыі «23+» (2 месцы):

— Даўно чакаў нечага падобнага, бо пішу... 30 гадоў!
Праўда, пішу вершы, а тут... празаічны конкурс! Па тво-
ры, які бярэ за душу (маецца на ўвазе апавяданне Зм. Бя-
дулі «На Каляды к суну»). — **Заў. рэд.**)! Усе творы Бядулі
добрый, але на гэты адгукнуўся найперш — бо мой узрост
падышоў да таго, што апісваецца ў апавяданні. Усё мераеш
на сябе: маці мая ў вёсцы, сам — у горадзе... Як прыяз-
джае ў гості, часам здараюцца непаразуменні. Праз усё гэта
перажываю, таму і апавяданне знайшло водгук... Напісаў
хутка, за гадзінку. Па першай адукцыі я філолаг і добра
ведаю творчасць Змітрака Бядулі: імкнуўся ён да рэалізму,
але ад сімвалізму яшчэ не адышоў, што відаць праз «трох-
рублёўкі ў руках», «маркі», «цёмны стогадовы лес», як бел-
арусская традыцыя... У гэтым стылістычным напрамку
і пастараўся стварыць эсэ. Лічу, што твор проста мусіў
скончыцца трагічна. Пачалося ўсё з чорнага лесу — ім і за-
віршылася... Але галоўная каштоўнасць у тым, што, якім
бы адмоўным героем ні быў Лаўрук, усё перамагае маця-
рынская любоў. Яна большая за ўсё, па-над усім...

Маргарыта ШАБАР, пераможца конкурсу ў наміна-
цыі «23+» (3 месцы):

— Спрабавала паглыбіцца ў творчасць Бядулі, прычым
не толькі ў апавяданне «Бондар», па якім пісала эсэ,
але і ў іншыя. Усё пранесла праз сябе і напісала тое, што
адчула. Імкнулася пераасэнсаваць гістарычныя рэалії
так, каб мінуўшчына і сучаснасць сышліся ў адной крап-
цы. І ўсё перамагае любоў...

Падрыхтавала Марыя ЯРАШЭВІЧ